

УДК 141.7 «19/20» Зіноўеў

**М.А. Кузняцова,**  
выкладчык кафедры філософії БДПУ

## **ЭВАЛЮЦЫЯ САЦЫЯЛЬНА-ФІЛАСОФСКІХ ІДЭЙ А.А. ЗІНОЎЕВА Ў КАНТЭКСЦЕ ГІСТАРЫЧНАЙ ЭПОХІ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XX – ПАЧАТКУ ХXI ст.**

**Т**ворчы шлях вядомага філосафа А.А. Зіноўева з'яўляецца свайго кшталту адлюстраваннем развіцця ўсёй савецкай інтэлігенцыі, якая імкнулася да разумення сутнасці сучаснага ім грамадства, аналізавала і фіксавала недахопы савецкага сацыяльнага ладу. У той жа час, інтэлектуальная дзеянасць Зіноўеева шмат у чым апярэджвала дадзеное развіццё. Філософскія погляды і канцэпцыі гэтага філосафа былі непапулярнымі і ў перыяд крытыкі савецкага ладу ў сярэдзіне 1970-х гг., і ў перыяд крытыкі перабудовы пасля 1985 г.

У сваім інтэлектуальным развіцці А. Зіноўеў прайшоў складаны і супяречлівы шлях ад

цвёрдай крытыкі практыкі і ідэалогіі рэальнага сацыялізму да ўяўленняў пра тое, што сацыяльныя пераўтварэнні, якія ажыццяўляліся ў СССР, былі, нягледзячы на ўсе супяречнасці, не толькі дасягненнем у рускай гісторыі, але і важным укладам у агульнасусветнае сацыяльнае развіццё [1, с. 212–213].

А. Фурсаў вылучае дзве асноўныя прычыны, з-за якіх у расійскай гісторыка-філософскай літаратуры не ў поўнай ступені ацэнены і разгледжаны канцэпцыі А.А. Зіноўева. Па-першае, яго тэарэтыка-метадалагічныя і сацыяльна-філософскія ідэі змешчаны ў шматлікіх працах, іх досьць складана звесці ў адзіную сіст

тэму. Па-другое, перавага ліберальных ідэй у асяроддзі сучаснай інтэлігэнцыі не дазваляе ў неабходнай ступені ацаніць творчую звалючыю мысліцеля ў позні перыяд яго творчасці [2, с. 276–277].

Даследчую дзеянасць А.А. Зіноўева можна ўмоўна падзяліць на некалькі асноўных этапаў.

1. Фарміраванне асаблівасцей асобы А. Зіноўева і асноўных харктарыстык яго як філосафа (сярэдзіна 1930 – сярэдзіна 1950-х гг.).

2. Лагічны этап: пераход ад дыялектычнай логікі да фармальна-логікі (сярэдзіна 1950 – сярэдзіна 1970-х гг.).

3. Этап дысідэнцкай крытыкі камунізму і сацыяльнага ладу СССР (1976 –1988 гг.).

4. Пераацэньванне гістарычнага шляху савецкага грамадства пад уплывам перабудовы і пагрозы распаду СССР (канец 1980 – пачатак 1990-х гг.).

5. Крытыка заходняга грамадства і постсавецкай рэчаіснасці. Спраба стварыць інтэграцыйную тэорыю грамадскага развіцця (пачатак 1990-х – 2006 гг.).

Першы этап ахоплівае перыяд з сярэдзіны 1930-х гг. А. Зіноўеў заканчвае школу, выбірае вышэйшую навучальную ўстанову і вызначае для сябе першыя сацыяльна-палітычныя асэнсаваныя пазіцыі. Менавіта ў гэты перыяд фарміруеца негатыўнае крытычнае стаўленне А. Зіноўева да савецкай сістэмы, створанай Сталіным. «Гэта меры таго, як я рос і заўважаў неадпаведнасць рэальнасці ідэалам рамантычнага і ідэалістычнага камунізму, натуральная, бачыў вінаватых у гэтym таксама ў вышэйшым кіраўніцтве і асабіста ў Сталіне» [3, с. 115].

А. Зіноўеў у сваіх аўтабіографічных працах і шматлікіх інтэрв'ю, у якіх кранаўся пытанняў сваёй біяграфіі, неаднаразова падкрэсліваў, што з'яўляецца «прадуктам савецкай эпохі» [4, с. 30]. Менавіта перыяд 1930–1950 гг., калі філосаф фарміраваўся як мысліцель і асона, быў, мабыць, адным з найбольш супярэчлівых перыяду савецкай гісторыі. З аднаго боку, рэвалюцыя і сацыяльныя пераўтварэнні ў СССР адкрылі шырокія магчымасці для вертыкальнай сацыяльнай мабільнасці для выхадцаў з нізоў царскай Расіі [4, с. 130], з іншага – калектывізацыя і індустрыялізацыя краіны, калі ўсе сродкі аддаваліся на развіццё цяжкай пра-мысловасці, вымушалі дадзеныя сацыяльныя пласты на жахлівыя па сучасных мерках матэрыяльныя ўмовы жыцця. А.А. Зіноўеў згадвае пра складаныя жыллёвые ўмовы, у якіх жыла яго сям'я пасля пераезду ў Москву, пра голад, але адзначаў, што «на фоне ўсеагульнай беднасці наша становішча не здавалася мне звыш-беднасцю» [3, с. 70].

Новаму пакаленню, якое нарадзілася пры савецкім ладзе і начало свядомае жыццё ў сярэдзіне 1930-х гг., належала А. Зіноўеў. Яму

былі ўласцівы вера ў справядлівасць рэвалюцыі, у камуністычныя ідэалы, запал наkont сацыяльна-еканамічных пераўтварэнняў у краіне [5, с. 315–316; 3, с. 87]. Аднак на гэта пакаленне наклалі цяжкі адбітак жорсткія палітычныя рэпресіі, рост бюракратызацыі і сацыяльнай няроўнасці, цверды ідэалагічны кантроль, які выключаў любую вольную думку, нават не супярэчную панаваўшай ідэалогіі [3, с. 88–91; с. 140–141].

Дадзены перыяд даваў пэўныя магчымасці практична для кожнага маладога чалавека: вывучыць сусветную класічную культуру і ў прыватнасці філософію, але, у той жа час, фактычна былі закрыты ўсікія шляхі для знаёмства з найноўшымі дасягненнямі культуры і філософіі Заходняй Еўропы. А. Зіноўеў адзначаў, што выпрацаваў сваю ацэнку адносна сталінізму, абавіраючыся на ўласны жыццёвы вопыт і звесткі, атрыманыя ад іншых людзей, а не на даследаванні замежных філосафаў і грамадзанаўцаў [3, с. 110–111].

Дыялектыка развіцця ранняга савецкага грамадства вызначыла супярэчлівасць ідэйна-маральна-развіцця філосафа Аляксандра Зіноўева. Як вядома, у 1939 г. ён быў выключаны з камсамола і інстытута за крытыку калектывізацыі, выказанай на адным са сходаў Маскоўскага інстытута філософіі літаратуры і мастацтва. Па даносе быў арыштаваны, але па шчаслівым супадзенні змог збегчы, і знаходзіўся на волі да таго, як патрапіў у войска. У гады Вялікай Айчыннай вайны ваяваў у авіяцыі. Цяжкасці асабістай біяграфіі, сталінская эпоха сформіравалі асаблівасці і супярэчнасці харктару А. Зіноўева, якія затым не маглі не адлюстраўвацца ў яго працах.

Востры розум, ранняе знаёмства з працамі вялікіх мысліцеляў, прыродная назіральнасць развілі крытычнае стаўленне А. Зіноўева да навакольнай сацыяльнай рэальнасці [6, с. 12]. Філосаф быў супрацоўнікам і рэдактарам усіх аддзелаў сатырычных газет устаноў, дзе яму даводзілася вучыцца, служыць і працаваць [3, с. 83, 93]. Тым не менш, у СССР сталінскага перыяду любая крытыка сістэмы была смяротна небяспечнай. Магчыма таму крытыцызм А.А. Зіноўева часта набываў харктар утоенай, а часам і зласлівой насмешкі над ідэалагічнымі законамі Савецкага Саюза. Выдатныя здольнасці, арыгінальнасць і самастойнасць меркаванняў вылучылі яго ў інтэлектуальныя лідары тых нефармальных груп, у якіх ён удзельнічаў. Аднак здрада з боку аднагодкаў у раннім юнацтве выпрацавала ў яго гіпертрафіраваная насцярожаная стаўленне да свайго непасрэднага асяроддзя. У далейшым дадзеная асаблівасць ператварала гэтыя пазітыўныя бакі асобы А. Зіноўева ў негатыўныя: самастойнасць – у крайні індывідуалізм, упэўненасць у сваіх інте-

лектуальних здольнасцях – у пачуццё перавагі над сваім асяроддзем, крытычнасць у адносінах да недахопаў іншых – у нястрымнае крытыканства. Таму ў сваіх сацыялагічных раманах, напісаных у гады эміграцыі, ён выказваў вельмі несправядлівую ацэнкі ў стаўленні да сваіх блізкіх сяброў і калег па Інстытуце філософіі Акадэміі Навук, якія сталі правобразамі герояў дадзеных прац – Э. Ільянкова, М. Мамардашвілі і інш. Аднак пасля А. Зіноўеў выказваў шкадаванні з нагоды рэзкіх ацэнак ранейшых сяброў.

Так, у адным са сваіх выступленняў на пасяджэнні клуба «Вольнае слова» ў 1993 г. А. Зіноўеў прызнаваў, што ў жыцці і ў адносінах з сябрамі быў не гнуткім, не ўмей пра-  
бачаць дробныя крыўды і памылкі з боку най-бліжэйшага асяроддзя [7, с. 187]. Тоё ж адно-  
сіца і да ацэнак СССР у перыяд з 1976 па  
1988 г. Пасля А. Зіноўеў адзначаў, што калі  
б ведаў, што яго працы хоць у малой ступені  
могуць спрыяць развалу СССР, то ён у гэтых  
гады не напісаў бы ніводнага радка [4, с. 23].

Вучоны ўсведамляў супярэчлівасць свайго  
характару. У аўтабіографічнай працы «Спо-  
вядзь адшчапенца» ён пісаў: «Я выявіў у сабе  
наяўнасць дзвюх асоб: адна – бесстаронні, бяз-  
літасны аб'ектыўны даследчык; іншая – гарачы  
праўдалюбец, які ўспрымае ўсе несправяд-  
лівасці свету як свае ўласныя і церпіць з-за  
гэтага. Гэтыя дзве асобы потым змагаліся ў мне  
усё жыццё. Яны ўплывалі адзін на аднаго, нада-  
ючы маёй акадэмічнай дзеянасці маральна-па-  
дзвіжніцкія характеристар, а майму маральна-падзвіж-  
ніцкаму жыццю характеристар навукова-даследчы» [3, с. 133]. Тым не менш, часта гарачая любоў  
А. Зіноўева да праўды прыводзіла яго да разбу-  
рэння якіх бы там ні было ідэалаў і праектаў, а  
бязлітаснасць аб'ектыўнага даследчыка да глы-  
бокага песімізму адносна перспектыў гісторыч-  
нага развіцця Расіі і усяго чалавечтва ў целым.

Этапы развіцця савецкай філософіі цесна  
злучаны з перыядамі развіцця савецкага гра-  
мадства. Першы этап гісторыі савецкай філа-  
софіі (1917–1927 гг.) вызначаўся вострымі  
дышкусіямі па асноўных праблемах будаўніц-  
тва новага грамадства ў СССР. Ленін, Сталін,  
Троцкі, Бухарын і іншыя палітычныя дзеячы  
ранняга перыяду гісторыі СССР у амержаванні  
шляху будаўніцтва сацыялізму абаліраліся на  
сацыяльна-філософскую базу марксізму і раз-  
вівалі ў сваіх працах прынцыпы марксісцкага  
вучэння.

«Вялікі пералом 1928 г.» і канчатковая пера-  
мога I. Сталіна і яго прыхільнікаў ва ўнутры-  
партыйных спрэчках па праблемах сацыяліс-  
тычнага будаўніцтва на доўгія гады затарма-  
зілі паступальнае развіццё савецкай філософіі.  
У 1930–1940-я гг. філософія ў СССР пераутвары-  
лася ў дагматичную апалагетыку «генераль-  
най лініі партыі». Адраджэнне ж творчага пады-

ходу пачалося ў 1950-х гг. Цэнтрам актыўнага развіцця стаў філософскі факультэт МДУ. Пра-  
цэс дэсталінізацыі, «адліга», ХХ з'езд КПСС ста-  
лі становічымі фактарамі для развіцця савецкай  
філософіі.

Нягледзячы на тое, што яна па-ранейшаму  
знаходзілася пад цвёрдым кантролем партый-  
ных органаў і ёй таксама адводзілася роля ідэа-  
лагічнага аргументавання палітычных раашэнняў  
вышэйшага кірауніцтва, з'явіліся реальнаяя ма-  
гчымасці для реалізацыі філософіі як крытыч-  
най рэфлексіі над працэсам развіцця грамад-  
ства. Асновай такой реалізацыі стаў заклік пра-  
вяртанне да ідэі аўтэнтычнага марксізму. Каля  
вытокаў гэтага руху стаялі два выдатныя філо-  
сафы свайго часу Э.В. Ільянкоў і А.А. Зіноўеў.  
Менавіта яны ў пачатку 1950-х гг. сталі арга-  
нізатарамі філософскіх супольнасцей, у якія  
уваходзілі студэнты і аспіранты філософскага  
факультэта МДУ.

Важным этапам на гэтым шляху было ства-  
рэнне Маскоўскага лагічнага гуртка, заснаваным  
нікам і реальным кірауніком якога ў 1952 г.  
выступіў А.А. Зіноўеў. Галоўныя задачы філо-  
сафы бачылі ў занясенні хоць бы простых эле-  
менту навуковасці ў існаваўшую тады інтэр-  
прэтацыю марксісцкай філософіі і правядзенні  
паслядоўнай лініі філософскага антыэмпірызму  
[8, с. 26]. Гэта імкненне надаць філософіі мар-  
ксізму тэарэтычны навуковыя характеристар было  
той асновай, у якой шматлікія філософы бачылі  
магчымасць творча працаўваць у гэтай таліне [8,  
с. 27].

Такім чынам, важней харатастыкай  
філософіі тых гадоў быў вельмі востры інфар-  
мацыйна-тэарэтычны дэфіцит, адсутнасць ма-  
гчымасці вывучаць не толькі заходнюю немарк-  
сісцкую філософію, але і знаёміца з інфарма-  
цыяй пра сучасныя марксісцкія даследаванні.  
Неабходная ўмова развіцця савецкай філософії  
заключалася ў ліквідацыі гэтага інфармацый-  
нага вакууму, што і было пачата творча думаю-  
чымі філософамі 1950-х гг.

Значайнай падзеяй стала абарона А.А. Зіноўе-  
вым кандыдацкай дысертацыі «Узыходжанне  
ад абстрактнага да канкрэтнага (на матэрыя-  
лах “Капіталу” Маркса)» у 1954 г. Даследчая  
праца мела вялікі поспех, а навуковец тады быў  
амаль сімвалам прыхільнікаў да новых павеваў  
у філософіі [8, с. 29]. Сам Зіноўеў апісваў сіту-  
ацыю таго часу на факультэце як бунт супраць  
нізкага ўзроўню філософскай культуры і застою  
у філософії [3, с. 244].

На працягу наступнага перыяду (1950 –  
сярэдзіна 1970-х гг.) асноўным прафесійным  
полем дзеянасці А.А. Зіноўева была логіка,  
паколькі з'яўлялася адной з адносна неідэалі-  
заваных галін савецкай філософіі. У гэтай наву-  
ковай галіне вучоны дасягнуў значных поспехаў,  
яго працы былі высока ацэнены ў прафесійным

асяроддзі, у тым ліку на міжнародным узроўні. Тым не менш, філосаф цікавіўся і праблемамі грамадства, сацыяльной філасофіяй, філасофіяй гісторыі. Неабходна адзначыць той факт, што сацыяльная філасофія ў Савецкім Саюзе была глыбока дагматызавана, праяўляець і адстойваць уласныя пазіцыі ў галіне грамадзенства было не толькі цяжка, але і практична немагчыма. Менавіта таму шматлікія таленавітыя філосафы выбіралі для свайго професійнай дзейнасці іншыя кірункі філасофіі – логіку, гісторыю філасофіі, метадалогію навуковага познання.

Падчас навучання ва ўніверсітэце філосаф вызначыў кірунак сваіх навуковых інтарэсаў. Ён заключаўся ў тым, каб пабудаваць навуку, якая ахоплівае ўсе праблемы логікі, тэорыі познання, анталогіі, метадалогіі навукі, дыялектыкі і шэррагу іншых навук, што мелі сувязь з агульнымі праблемамі мовы і познання. Але гэта навука, па задуме Зіноўева, павінна была складацца не з розных частак, а б'яднаных пад адной назвай, а мець адзіны аб'ект даследавання. Пазней, калі Зіноўеву ужо зрабіў пэўныя крокі ў рэалізацыі сваіх ідэй, ён стаў ужываць тэрмін «комплексная логіка» для вызначэння сферы сваіх навуковых даследаванняў [3, с. 243]. Затым, пасля пашырэння даследчага поля, аўтар ужываў тэрмін «лагічная сацыялогія».

Такім чынам, менавіта ў логіцы навуковец бачыў сродак познання і імкнуўся пераўтварыць такім чынам, каб яе можна было ўжываць у эмпірычных даследаваннях.

Акрамя таго, Зіноўеву пачаў займацца сацыяльнымі даследаваннямі, важным кірункам яго інтэлектуальнай дзейнасці было выкарыстанне лагічных ідэй і вынікаў для распрацоўкі дакладнай тэорыі камуністычнага грамадства.

Трэці этап даследчай працы А.А. Зіноўева ўключае перыяд сярэдзіна 1970 – сярэдзіна 1980-х гг. Зіноўев бачыць сваю задачу ў крытыцы існуючага сацыяльнага ладу. У той час ён звярнуўся да вывучэння грамадства савецкага тыпу, стварыў сваю канцепцыю рэальнага камуністычнага грамадства. На дадзеным этапе яго пазіцыя была блізкая да ліберальнага кірунку ў разуменні феномена Кастрычніцкай рэвалюцыі.

У сярэдзіне 1970-х гг. у інтэлектуальнай працы А.А. Зіноўева з'явіўся новы кірунак, злучаны з творчасцю на стыку навукі і літаратуры. Філосаф звярнуўся да вывучэння грамадства савецкага тыпу, стварыў сваю канцепцыю рэальнага камуністычнага грамадства. Першыя вынікі яго даследаванняў, выкладзеныя ў наватарскай форме сацыялагічнага рамана, былі прадстаўлены ў книзе «Раскрытыя вышыні» («Зияющие высоты»). Пасля публікацыі гэтай працы на Захадзе (у Швейцарыі) Зіноўеву быў высланы

з краіны, пазбаўлены ўсіх званняў і вайсковых узнагарод. «Раскрытыя вышыні» адпраўляліся на Захад па частках, у выніку зніклі дзве часткі кнігі. Пазней Зіноўеву іх аднавіў у выглядзе самастойных твораў – «Светлая будучыня» і «Запіскі начнога вартайніка».

У.А. Лукаў адзначае, што падобна на Платона, які прадставіў у дыялогах філасофію (а ў рамане шырокая скрыжанна форма філасофскага дыялогу), падобна на Русо, што прапанаваў на суд чытчика свае педагогічныя ідэі ў форме педагогічнага рамана «Эміль, або пра выхаванне», Зіноўев стварае свой раман на стыку мастацкай творчасці і навукова-філасофскіх ідэй, прычым абірае ў якасці другога кампанента такую галіну навуки, як сацыялогія [9, с. 117].

Па форме сацыялагічныя раманы ўяўляюць сабой спалучэнне невялікіх, адасобленых тэкстаў – дыялогаў прадстаўнікоў розных професій і сацыяльных пазіций, актуальных савецкіх анекдотаў, гісторый з жыцця, а таксама вершаў. Непасрэднае мастацкае развіццё сюжета становіцца фонам, на першы план выходзяць разважанні персанажаў.

«Зіноўев быў першым, хто выкарыстоўваў усю неаналітычную моц рускай мовы для рашэння аналітычных, гэта значыць навуковых, а не літаратурных па сутнасці задач даследавання савецкага грамадства і, што не менш важна, для ўсведамлення свайго асабістай сітуацыі і месца ў гэтым грамадстве. «Раскрытыя вышыні»... – гэта не проста літаратурны твор, гэта з'ява» [10, с. 122].

Да канца 1970 – пачатку 1980-х гг. савецкае грамадства ўжо знаходзілася ў надыходзячым кризісе. Аднак для разумення гэтага кризісу, яго спецыфікі, а таксама для рашэння і пошуку выйсця з яго ні савецкая навука, ні кіраўнічая эліта СССР, ні заходняя сацыялогія не валодалі неабходнымі ведамі і катэгарыяльнымі апаратарамі.

Кніга «Камунізм як рэальнасць» з'явілася свайго кшталту вынікам працы трэцяга даследчага перыяду А.А. Зіноўева, у якой філосаф ставіў задачу максімальная аб'ектыўнага апісання сутнасці камуністычнага ладу. Аўтар разглядаў СССР у якасці класічнага прыкладу камуністычнага грамадства, у якім камунізм хутка дасягнуў класічнай сталасці і выявіў свае добрыя якасці і недахопы, а таксама стаў прыкладам для іншых краін. У цэлым кніга ўяўляе сабой паслядоўны аналіз розных сфер і бакоў развіцця камуністычнага грамадства, дзякуючы чаму дасягаецца эфект магутнай крытыкі. Зіноўев адзначаў: «Імкненне да разумення сутнасці камуністычнага сацыяльнага ладу страшней для яго, чым любяя выкрыці яго язвай» [11, с. 9].

тар разумення», Зіноўеў інакш ацэньваў савецкі і заходні вопыт.

У той жа час вучоны пачынае ўсё вастрэй крытыкаваць заходнія грамадства. У аповесці «Глобальный чалавейнік», якую аўтар называў сацыялагічна-футуралагічнай, ён апісвае свет ва ўладзе заходняга таталітарызму. Аўтар харктарызуе тып грамадства, у якім пануе абсалютная бездухоўнасць, асобасная індывідуальнасць яго членаў адсутнічае. Такое грамадства абезасобленых індывідаў для Зіноўеўа – рэальная магчымасць, вынік «западнізацыі» (вестэрнізацыі), узровень маніпулявання людзьмі ў якім значна вышэй, чым у СССР. Па сваёй сутнасці гэта аповесць – раман-антрэтоўня.

Тым не менш, эвалюцыя поглядаў А.А. Зіноўеўа адносна камуністычнага тыпу грамадства праявілася ў тым, што аптымальным грамадска-палітычным ладам, у прыватнасці для Расіі, навуковец стаў лічыць менавіта камуністичную сістэму. Зіноўеў сцвярджаў, што яна была б больш спрыяльнай, чым пераход да пабудовы грамадства, які базіруеца на капиталістычных, рыначных адносінах. «Недахопы рэальнага камунізму сутнасць непазбежнія спадарожнікі яго, зваротны бок яго добрых якасцей, плата за гэтую добрая якасці... Калі ўжо рэалізацыя самых светлых ідэалаў дала такі вынік, то любы іншы сацыяльны лад у Расіі будзе яшчэ горшы за гэтую... Я гэтую лад не прымаю ў якасці майго ідэалу грамадской прылады. Але я не імкнуся і да яго знішчэння і да замены яго нейкім іншым» [16, с. 121–122].

У 2000-х гг. Зіноўеў піша свае выніковыя кнігі, у якіх абагульняюцца, удакладняюцца і дапаўняюцца яго асноўныя сацыяльна-філософскія і лагічныя канцэпцыі – «На шляху да звышграмадства» і «Фактар разумення». У дадзеных працах філосаф працануе свае мадэлі камуністычнага і заходняга грамадства, сацыялізму і дэмакратыі, канцэпцыі сацыяльных законаў. Шматлікія ідэі, прадстаўленыя ў гэтых дзвюх кнігах, не толькі пераклікаюцца, але і часта паўтараюцца. У цэлым, менавіта ў дадзеных працах А. Зіноўеў спрабуе пабудаваць інтэграваную канцэпцыю камуністычнага і заходняга грамадства. Акрамя таго, ён фармуюе метадалагічны апарат, які, з яго пункта гледжання, з'яўляецца аптымальным і можа прынесці максімальна дакладную інфармацыю пра соцыум. Неабходна прызнаць, што гэта спроба не атрымалася.

З пункта гледжання даследчыкаў творчасці А. Зіноўеўа, троі імені ўвасабляюць асноўныя

тэндэнцыі развіцця ў рускай крытычнай думцы пад канец савецкай эпохі: А. Салжэніцын, А. Сахараў і А. Зіноўеў. Калі першы мысліцель адлюстроўваў у сваіх працах кансерватыўнае крыло крытычнага стаўлення да СССР, другі – ліберальныя ідэі, то для трэцяга на позніх этапах яго інтэлектуальны творчасці, СССР, нягледзячы на сур'ёзныя супяречнасці, уяўляў сабой высокую ступень у гісторычным шляху Расіі.

### Літаратура

- Свободное слово: Интеллигентская хроника. Альманах. 2004/2005. – Москва: Русский путь, 2005. – 464 с.
- Фурсов, А.И. Александр Зиновьев: Русская судьба – эксперимент в русской истории / А.И. Фурсов // Александр Александрович Зиновьев / под. ред. А.А. Гуссейнова. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – С. 271–307.
- Зиновьев, А.А. Исповедь отщепенца / Александр Зиновьев. – Москва: Вагриус, 2005 – 554 с.
- Зиновьев, А.А. Я мечтаю о новом человеке / А.А. Зиновьев. – Москва: Алгоритм, 2007. – 240 с.
- Пятигорский, А.М. Избранные труды / А.М. Пятигорский – Москва: Языки славянской культуры, 2005. – 590 с.
- А. Зиновьев о русской катастрофе // Из бесед с Виктором Кохемяко. – Москва: Алгоритм, Эксмо, 2009. – 240 с.
- Свободное слово: Интеллигентская хроника десятилетия. 1985–1995. – Москва: Школа культурной политики, 1996. – 528 с.
- Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век. В 2 кн. Кн. 1. 60–80-е гг. / под ред. В.А. Лекторского. – Москва: «Российская политическая энциклопедия», 1998. – 768 с.
- Луков, Вл.А. А.А. Зиновьев и жанр социологического романа / Вл.А. Луков // Зиновьевские чтения: материалы I Междунар. науч. конф. Москва, 15–16 мая 2007 г. – Москва: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. – С. 114–118.
- Фурсов, А.И. Содержание, форма и жанр Зиновьевских произведений как отражение русской реальности / А.И. Фурсов // Зиновьевские чтения: материалы I Междунар. науч. конф. Москва, 15–16 мая 2007 г. – Москва: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. – С. 118–123.
- Зиновьев, А.А. Коммунизм как реальность / А.А. Зиновьев. – Москва: Центрполиграф, 1994. – 495 с.
- Миронов, В.В. Жизнь как поступок. Александр Александрович Зиновьев / под. ред. А.А. Гуссейнова. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – С. 19–24.
- Зиновьев, А.А. Без иллюзий / А.А. Зиновьев. – Lausanne, L'age D' home, 1979 – 125 с.
- Зиновьев, А.А. О России, о западе, о границе и о себе... / А.А. Зиновьев. – Москва: ИСПИ РАН, 1998 – 63 с.
- Зиновьев, А.А. Гибель русского коммунизма / А.А. Зиновьев. – Москва: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – 431 с.
- Зиновьев, А.А. Русский эксперимент: роман / А.А. Зиновьев. – L'Age D' Homme – Наш дом, 1995. – 448 с.

### Summary

The article deals with the analysis of outstanding philosopher A. Zinov'ev's creative work. His social investigation is very actual now, as the period of transformation in the post-soviet countries is not finished yet.

Паступіў у рэдакцыю 08.04.2011 г.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ